

Што сапраўды застаецца

13.11.2020 15:14


На хвалі часу, у плыні жыцця

Праект Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі, Дзяржаўнага музея гісторыі беларускай літаратуры, Беларускага дзяржаўнага архіва-музея літаратуры і мастацтва, часопіса «Маладосць»

Што сапраўды застаецца

12 лістапада ў галерэі “Лабірынт” Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі прыйшоў вечар “Кругі лёсу Яна Скрыгана”, прысвечаны 115-годдзю пісьменніка, сябра літаб’яднання “Маладняк” і...

... і – галоўнае (галоўнае, што можна і трэба было зразумець, наведаўшы мерапрыемства) – цудоўнага чалавека.



Мы прывыклі глядзець на пісьменнікаў (асабліва тых, хто “застаўся”, чые юбілеі адзначаюцца не толькі сямейным колам) як на... Як на пісьменнікаў: нас цікавіць, што яны напісалі і чым заслужылі вядомасць. Пры гэтым памяць, ды і проста ўяўленне пра пісьменніка як чалавека застаецца недзе “па-за”: па-за старонкамі яго кніг, па-за тэкстамі артыкулаў па яго творчасці, па-за звесткамі энцыклапедый, па-за ўрокамі літаратуры, па-за, па-за, па-за... А трэба іначай: трэба, каб школьнік пачуў ад настаўніцы, што пісьменнік такі-та ішоў такім-та днём такой-та вулкай, сустрэў таго і таго, гаварылі пра тое і тое. Трэба, каб бацькі ці бабулі-дзядулі, мінаючы з унукамі помнік паэту, спыняліся і прачытвалі верш. Трэба, каб хадзіла ў паветры: паэт такі-та (заслужаны і народны) сам квасіў капусту (і пажадана прывесці рэцепт), у паэткі такой-та любімымі цукеркамі былі такія-та (і широка разрэкламаваць, і ў крамах на цэнніках указаць – хай паэты купляюць), празаічка такая-та, дарма што феміністкай слыла і дэмакраткай была, вязала кручком сурвэткі і засушвала кветкі. Калі ўжо мы будзем так дбаць пра свае агульнацянальныя здабыткі, каб замілоўвацца імі як уласнымі дзецьмі і хваліцца, як аўтамабілемі ды смартфонамі? Калі будзем, тады ўсё будзе інакш...



Ага, дык жа вечар 12 лістапада. Хто быў. Адкрыў мерапрыемства Алесь Суша, нагадаўшы прысутным пра наш агульны проект да 100-годдзя “Маладняка” і павітаўшы ганаровую гостю – дачку Яна Скрыгана Галіну Іванаўну Скрыган. Таццяна Лайрык, аўтар ідэі праекта “На хвалі часу, у плыні жыцця” і адна з самых непасрэдных яго рэалізатараў, презентавала віртуальны раздел праекта, напоўнены “алічбаванымі” матэрыяламі: кнігамі, фотаздымкамі, выявамі асабістых рэчаў, рукапісамі і іншымі прадметамі, праз якія, зноў жа, хоць і “віртуальна”, можна бачыць чалавека і знаёміца з ім як жывым. Варта падкрэсліць яшчэ раз тое, што кожны раз пры чарговай презентацыі чарговага віртуальнага раздела, прысвяченага чарговаму юбіляру “Маладняка”, падкрэсліваецца: любы наведвальнік сайта Нацыяналкі можа карыстацца, і абсалютна бясплатна, усімі матэрыяламі такіх баз, пайнатаставымі і паўнавартаснымі, у любы час і, што вельмі каштоўна, з любога камп’ютара, то бок, нават не выходзячы з дому. Фонды пісьменніка, яго асабісты архіў, увесь яго набытак, напісаны ім і пра яго – з дастаўкай у любую крапку краіны, так бы мовіць. Трэба вітаць такі падыход, цаніць намаганні і важнасць, а галоўнае – карыснасць праробленай працы. Гэта і ёсць, сярод іншага, тое, што перакрочвае мяжу, узвядзеную шматлікімі “па-за”, згаданымі і незгаданымі.



Цэнтрам увагі вечара стала, канечно, Галіна Скрыган. Бываюць розныя дзеци пісьменнікаў, іх унуки і іншыя сваякі, і па-рознаму яны паводзяць сябе ў дачыненні да юбілеяў вядомых продкаў. Нехта толькі наведвае мерапрыемствы і дзякуе за памяць, нехта іх увогуле ігнаруе, на запрашэнні не рэагуе, нехта становіцца адным з арганізатораў ці, прынамсі, цэнтральным звязом самой юбілейнай праграмы, а то і увогуле арганізаторам. Галіна Іванаўна Скрыган прадстаўляе тых, хто і цэнтр увагі, і арганізатор. Вядома, што 28 лістапада ў бібліятэцы № 3 імя Уладзіміра Маякоўскага прадстаўляла кнігі, якія яна падрыхтавала і якія выходзілі ў розныя юбілейныя для яе бацькі гады. У tym ліку і фотаальбом – сапраўдны дамашні фотаальбом, толькі ў выглядзе кнігі. Гэты фаліянт Галіна Іванаўна падарыла бібліятэцы.

Услед за Галінай Скрыган выступіў Ян Скрыган. Так, так, малодшы Ян Скрыган, вядомы ў розных краінах як гітарыст. Ён выступіў з відэзваротам і сыграў на гітары мелодыю лістапада. Прыгожа, вельмі прыгожа яна гучала...

Цікавую гісторыю знаёмства з сям'ёй Яна Скрыгана ў сваёй настаўніцкай маладосці на Случчыне расказаў Кастьусь Аляксееўч Цвірка. Кастьусь Цвірка ўвогуле трэба слухаць і слухаць, прыходзячы на такія вось вечарыны нават толькі дзеля яго аднаго...

Жыццё любога чалавека, пісьменнік ён ці касманаўт, складаецца з імгненняў. З мірыядоў імгненняў. Нечым жа яны поўняцца... Вельмі важна пра іх гаварыць.